





БУ

ПРЫВІ-  
ВІТА-  
ЦІЯ



СОН БУСЛІКА БУ



ПРЫВІ-  
ТАНЕ  
МАНЕ ЗА-  
БЫВЬ БУ




МНЕ СЕМ ГАДОЎ  
Я ЖЫВУ ў ГОРАХ  
МІНСК  
БУ


У МЯНЕ СЁНЯ ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ  
МАЕ МАМА І ТАТА ПАДАРЫЛІ МНЕ  
КНІЖКУ.



МНЕ ЯНЫ ТАК СПАДАБАЛІСЯ,  
ШТО Я НАВАТ НЕ ЗАЎВАЖЫЎ,  
ШТО НАСТУПІЛА НОЧ.



Я маргнуў 1 раз і мае вочы  
заплюшчыліся.



І я убачыў голага караля.  
Ён быў завіўлены вельмі моцна:

- Ты хто?


- Я Буслік Бу!

-ЯК ТЫ СЮДА БІ ТРАПІЎ?


- НЕ ВЕДАЮ!

- А! ЗАБЫЎСЯ МНЕЖ ІСЦ!

- ГОЛЬІМ?



і кароль, не паууўшы мае  
словы, пайшоў на парад.  
Я пабег за ім...





-Куды я трапіў?  
На ложку ся ~~з~~вела маленькая  
ззяўчынка — зюймаўка.  
-Бяжы зюймаўка. Зараз  
прыйдзе крот! Сядзі на  
ластаўку ды ляці!



і зюймаўка паляцела.

ДЗЮЙМОВАУКА  
СУСТРЭМ СВАЙГО  
ПРЫНЦА,  
А Я ПАЙШОЎ ДАЛЕЙ.



-ЦІКАВА ЧЫЙ ГЭТЫ ДОМІК?



A-A!A!A!

АА ТАКОГА ЖАХУ БУ ПРАЧ-  
НУЎСЯ.  
-НЕ ХАЦЕ Ў БЫ Я Ў  
СА ПРАЎДНЫМ ЖЫЦЦІ  
Ў БА ЧЫЦЬ СНЕЖНУЮ  
КАРАЛЕВУ.

